



Дырэктар азяджаўнай установы  
культуры "Цэнтральная раённая  
цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма"  
Г.М.Пацалуўкіна-

Вручаецца

"05" *дзевяты* 2026 г.

План работы аддзела абслугоўвання  
цэнтральнай раёнай бібліятэкі ім. Ф.Скарыны  
на 2026 год

**Нестацыянарнае абслугоўванне**

№	Форма і назва мерапрыемства	Адказны	Тэрмін выканання
1.	Віншавальная гутарка "В снежном царстве, морозном государстве"	Мутар В.Ч.	студзень
2.	Літаратурны агляд "Безопасность Родины – дело каждого" (да Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь)	Мутар В.Ч.	люты
3.	Тэматычная гутарка "И это время называется весна..."	Мутар В.Ч.	сакавік
4.	Акцыя "Землянам – чистую планету" (да Дня зямлі)	Мутар В.Ч.	красавік
5.	Кніжная выстава "Сохраним память навсегда!" (да Дня Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне)	Мутар В.Ч.	май
6.	Кніжная выстава "В книжном царстве пушкинском государстве"	Мутар В.Ч.	чэрвень
7.	Выстава-агляд "Тобой горжусь я, Беларусь!" (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)	Мутар В.Ч.	ліпень
8.	Выстава-гутарка "Планета кошек" (да Дня котак)	Мутар В.Ч.	жнівень
9.	Выстава-агляд "То, что нас объединяет" (да Дня народнага адзінства)	Мутар В.Ч.	верасень
10.	Кніжная выстава-віншаванне "Все краски жизни для тебя..." (да Дня маці)	Мутар В.Ч.	кастрычнік
11.	Кніжная выстава "По следу дымящейся сигареты" (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння)	Мутар В.Ч.	лістапад
12.	Навагодняе віншаванне "В день последний декабря..." (да святкавання Новага года і Ражства Хрыстова)	Мутар В.Ч.	снежань